



У ДАРОСЛАЕ  
ЖЫЦЦЁ –  
ЯК У АДКРЫТЫ  
КОСМАС **ЧЫРВОНКА**



Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



# ЗВЯЗДА

ЁСЦЬ ТАКАЯ  
ПРАФЕСІЯ –  
З МОЛАДДЗЮ  
ПРАЦАВАЦЬ **ЧЫРВОНКА**



4

ЧЭРВЕНЯ 2020 г.

ЧАЦВЕР

№ 107 (29221)

## ЦЫТАТА ДНЯ



**Віктар ЧАЙЧЫЦ, член Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу, старшыня Беларускай рэспубліканскай калегіі адвакатаў:**

*«Грамадзяне ў любой сітуацыі абавязаны выконваць заканадаўства. Парушаць яго, ганьбіць гонар і годнасць дзяржавы ў цэлым і асобных службовых асоб, апраўдваючы сябе правакацыяй, альбо недазволенымі метадамі, на меншай меры, неразумна. Любыя канфлікты варта вырашаць у прававым полі. Заканадаўства Беларусі валодае дастаткова шырокім інструментарыем для абароны правоў фізічных і юрыдычных асоб».*

# МАЛОЧНАЯ РАНИЦА



Віктар ГОРБАЧ (на фота справа) збірае малако ад жыхароў аграгарадка Любча Навагрудскага раёна. За раніцу, якая для яго пачынаецца а чацвёртай, ён наведвае дваццаць адзін падворак, вязе на прыёмны пункт амаль 400 літраў сырадою. А таксама забірае малако ад зборшчыка з суседняй вёскі Слабада Васіля БУТКЕВІЧА.

На здымку ёсць яшчэ адзін удзельнік кампаніі па нарыхтоўцы малака — месціч Генадзь САЗОНКА, які ўжо сорак тры гады трымае на сваім падворку кароў і ўвесь час здае нарыхтоўшчыкам лішкі малака.

Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.



## КОРАТКА

- Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка прыняў з дакладам старшыню Дзяржкамваенпрама Рамана Галоўчанку. Кіраўнік дзяржавы быў праінфармаваны аб стане спраў на падведамасных прадпрыемствах і арганізацыях Дзяржкамваенпрама, перспектывіўных кірунках развіцця.

- Прыбыццё пасла ЗША ў Беларусь чакаецца летам гэтага года.

- Беларускія дэпутаты сёння разгледзяць у першым чытанні законапраект аб правах інвалідаў.

- Сумеснай цырымоніі адкрыцця Алімпіяды і Параалімпіяды ў Токіа не будзе.

- Натарыусы Беларусі ў чэрвені працягнуць кансультаваць бясплатна.

- Нацыянальны фестываль беларускай песні і паэзіі ў Маладзечне перанесены.

## Грошы

### Атрымаць наяўныя з картак у крамах

**3 заўтрашняга дня гэту аперацыю можна ажыццявіць у вёсках, а з першых дзён 2022 года — па ўсёй краіне**

Пашыраюцца магчымасці выкарыстання банкаўскіх плацежных картак і ўзмацняецца абарона інтарэсаў іх трымальнікаў. Гэта прадугледжана адпаведнай пастановай праўлення Нацбанка. Пра асноўныя моманты, прапісаныя ў дакуменце, спецыялісты Нацбанка расказалі на відэабрыфінгу. У нашай краіне за першы квартал бягучага года вырасла колькасць банкаматаў, інфакіёскаў і плацежных тэрміналаў, а банкі ў пандэмію імкнуча скарацаць асабістую прысутнасць кліентаў у аддзяленнях.

### Абнаяўліваць — права, а не абавязак банкаў


З 5 чэрвеня 2020 года выдача наяўных грашовых сродкаў трымальнікам картак можа ажыццяўляцца ў арганізацыях гандлю і сэрвісу, размешчаных у сельскай мясцовасці, малых гарадскіх паселішчах, а таксама па-за населенымі пунктамі, удакладніла начальнік Галоўнага ўпраўлення плацежнай сістэмы і лічбавых тэхналогій Нацыянальнага банка Таццяна РУСКЕВІЧ. З 1 студзеня 2022 года гэта паслуга можа аказвацца на ўсёй тэрыторыі краіны.

**СТАР. 2**

## Культура

**Як Бялынічы рыхтуюцца да Дня беларускага пісьменства?**

### МУЗЕЙ, КАПЛІЦА, ФАСАДЫ..



Сёння амаль увесь 10-тысячны горад ператварыўся ў вялікую будолю. Работы па падрыхтоўцы да XXVII Дня беларускага пісьменства тут пачаліся яшчэ ў верасні мінулага года, калі старшыня мясцовага райвыканкама Васіль Захаранка атрымаў вымпел аб перадачы права на правядзенне свята ад кіраўніка выканаўчай улады Слоніма Генадзя Хоміча. Бялынічы сталі чацвёртым горадам у Магілёўскай вобласці, куды завітае згадае культурна-асветніцкае свята, пасля Мсціслава, Шклова і Быхава.

**СТАР. 13**

ISSN 1990 - 763X



20107>

9 771990 763008



**Ідзе падпіска на «Звяду» на III квартал і II паўгоддзе**

**Мы абяцаем нясумнае лета з любімай газетай**

**ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!**